



МАГІЯ БУКВАРА

**Факсімільнае выданне
«Буквар» паступіць
у бібліятэкі
на працягу года**

Аб гэтым паведаміў намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Аляксандр Суша. Выданне ўяўляе з сябе трохтомнік — уласна факсімільнае выданне «Буквар», яго пераклад на сучасную беларускую мову і навуковыя даследаванні на рускай, беларускай і англійскай мовах.

Прэзентацыя ж факсімільнага выдання «Буквар» адбылася нядаўна ў Нацыянальнай бібліятэцы, якая рэалізавала гэты праект пры падтрымцы міністэрстваў замежных спраў, культуры і адукацыі, Амбасады Беларусі ў Вялікабрытаніі ды Амбасады Беларусі ў Латвіі, Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця і Белінвестбанка. У працы прымалі ўдзел Міжнародная асацыяцыя беларусістаў, Лонданская бібліятэка Мідл Тэмпл, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.

«Буквар» — кніга, якая мае самыя вялікія тыражы і самы шчаслівы чытацкі лёс. Ні адзін вучань, нават калі навучыўся чытаць да таго, як пераступіў школьны парог, не можа яе не вывучаць.

Першай у свеце кнізе пад назвай «Буквар» 24 ліпеня споўнілася 400 гадоў. У 1618 годзе ўбачыў свет «Буквар славянскай мовы», і да яго з'яўлення мелі дачыненне беларусы. Першы «Буквар» выйшаў на царкоўнаславянскай мове ў друкарні Віленскага праваслаўнага брацтва Святога Духа ў Еўі. «Буквар» выйшаў на 52 аркушах у кішэнным фармаце. У «Буквары» размешчаны славянскі алфавіт, прыклады складоў з двух і трох літар, простыя словы на царкоўнаславянскай мове, пералік знакаў прыпынку, лічбаў (у кірылічнай традыцыі), а таксама асновы граматыкі і тэксты для чытання, якія ўключаюць рэлігійныя гімны, малітвы, заповедзі, казанні.

Паводле **БелТА**

